

Чырвоная Зьмена

№ 27 (995) НЯДЗЕЛЯ, 2-га лютага 1930 г.

ШТОДЗЁННАЯ ГАЗЭТА РА-БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
 Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
 УМОВЫ ПАДПІСКІ:

1 месяц	30 кап.
3 месяцы	90
6 месяцаў	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
 Менск, вул. Карла Маркса, 38
 Тэлефоны: рэдактара—7-25, скартарыят—12-19.
АДРАС КАНОТРОЎ:
 Комсамольская 25, тэлеф. № 903.
ГОД ВЫДАНИЯ ІХ.

АДКРЫЛАСЯ 1-Я КОНФЭРЭНЦЫЯ КОЛГАСЬ-НІКАЎ МЕНСКАЙ АКРУГІ

Учора ўвечары ў памішкавыні Менаўскаму адкрылася 1-я акруговая канферэнцыя колгаснікаў Меншчыны. На канферэнцыі прысутнічае 160 дэлегатаў. У склад прэзыдыюму абраны т. т. Гэй, Васілевіч, Галадзед, Славінскі, Рыжоў, Хлебнікаў, Ансючыц і інш. Пад гучныя воплескі абіраецца ганаровы прэзідыум у складзе т. т. Сталіна, Молатва, Калініна, Варашылава, Рыкава, Крупскай, Блюхэра, Якаўлева і Яраслаўскага. З прывітаньнямі выступалі: ад імя ўраду БССР т. Галадзед, ад імя Мен. АК КП(б)В тав. Хлебнікаў, ад ЦПСБ т. Рыжоў, ад чыгуначнікаў т. Шульман, ад друкароў т. Мяцеліца і інш.

НЕ НАЗАД, А ЎПЕРАД

Мы паставілі перад сабой задачу ліквідацыі кулацтва, як класы. Гэта сур'ёзная і вялікая палітычная задача. Вырашэньне яе патрабуе бальшавіцкай цвёрдасьці і рашучасьці і ў той жа час умелага і правільнага падыходу, пільнага ўліку палітычнай абстаноўкі ў кожным асобным раёне, акрузе, вобласці.

У нашых мясцовых арганізацыях ёсць элемэнты, якія да гэтага часу ня ўсвоілі лёзунгу ліквідацыі кулацтва, як класы ў раёнах сучэльнай калектывізацыі, каторыя да гэтага часу толчуцца на месцы і ня прымаюць рашучых мер супроць кулака, які распрадае сваю скаціну і інвэнтар, што часта густа нанат знаходзіцца пад яўна кулацкім уплывам. Нясумненна, што гэтыя элемэнты—яскравыя прадстаўнікі правага ўхілу на практыцы, будуць фактычна сабатаваць праз тыя органы, у якіх яны сядзяць, правядзеньне мерапрыемстваў аб ліквідацыі кулацтва.

Рахуочы перамога іх супраціўленьня—адна з патрэбных умоў хуткага і цвёрдага правядзеньня гэтых мерапрыемстваў.

Аднак існуе і другая набаясьпека. Трэба з самага пачатку перасьцерагчы ад спроб магчымых адміністрацыйных перагібаў, ад спроб замены і падмены адміністраваньнем самадзейнасьці бядняцка-серадняцкіх мас у справе ліквідацыі кулацтва. І трэба рашуча папярэдзіць маейшы тэндэнцыі распаўсюджваньня тых мерапрыемстваў, якія партыя праводзіць супроць кулацтва, на сераднякоў.

У нас бясспрэчна знаходзіцца таварышы, якія будуць глумачыць дыспэрсію паварот у палітыцы партыі, як зварот да мэтаў раскулачваньня 1918-1919 году. Такое глумачэньне ельмі памылковае і шкоднае. Так, калі дзялілі кулацкія землі, інвэнтар, маёмасьць і бэнкарот і сераднякамі. Цяпер мы ставім сабой ачаў абаўляць прылады і сродкі вытворчасьці, якія адбіраюцца ў кулакоў, а не дзяліць. Цяпер мы праводзім ня голое раскулачваньне, а абагульняньне кулацкіх сродкаў на базе сучэльнай калектывізацыі, як патрэбны практычны вышэйшы сучэльнай калектывізацыі цэлых раёнаў і акруг і напружваньня кулакоў у колгасы.

Усякія спробы аддзяліць раскулачваньне ад правядзеньня сучэльнай калектывізацыі, а тым больш падманіць сучэльную калектывізацыю раскулачваньнем, павінны сустраць з боку партыі самыя цвёрды і рашучы адпор. Бясспрэчна, што такія спробы могуць быць. Бясспрэчна, што сярод беднаты, батрацтва і сераднякоў знайдзецца даволі людзей, гатовых пайсьці па лініі найменшага супраціўленьня, г. зн. па лініі голага раскулачваньня, а звычайнай дзяльбы. Бясспрэчна, што і ў нашых партыйных арганізацыях знайдзецца таварышы, якія рашаць, што раздзельць кулака і падзяліць яго маёмасьць (асабліва хатні скарб), шмат лячэй, чым арганізаваць бядняцка-серадняцкую масу ў колгас. Цьвёрдае бальшавіцкае кіраўніцтва партыйных арганізацый павінна з самага пачатку ў карані спыніць такія тэндэнцыі.

Бясспрэчна, могуць таксама знайсціся таварышы і нават асобныя арганізацыі, якія пажадаюць практычна паставіць пытаньне аб раскулачваньні па-за раёнамі сучэльнай калектывізацыі. Такі пункт погляду можа таго ці іншага прыцягнуць і спакусаць, бо тут таксама больш трудная і складаная задача падманьнеца больш лёгкай і простай. Але партыя ня можа стаць на гэты пункт погляду.

Чым адрозніваюцца раёны сучэльнай калектывізацыі ад усіх іншых раёнаў? Ня толькі тым, што ліквідацыя кулацтва проста вынікае з сучэльнай калектывізацыі, наколькі мы не бярэм кулака ў колгас. У гэтых раёнах мы дабіліся максымальнай ізольцыі кулака і максымальнага згуртаваньня шырокіх бядняцка-серадняцкіх мас вакол палітыкі пар-

Барыкады на вуліцах Гамбургу

Паліцыя лютавала ў Гамбурзе таксама як і ў маі ў Бэрліне

Жорсткія сутычкі

БЭРЛІН, 31. Жорсткія сутычкі, якія пачаліся ўчора днём паміж гамбургскай паліцыяй і беспрацоўнымі, а таксама стаўшымі на бок беспрацоўных будаўнічымі рабочымі працягваліся да позьняй ночы.

Рабочыя на аднай з вуліц пабудавалі высокую барыкаду. У выніку жорсткай барацьбы з паліцыяй шмат рабочых цяжка паранена. Паліцыя паведамае, што ў ліку пацярпеўшых—11 паліцэйскіх. Гамбургскі акругком партыі выпускае адрозьніваюцца і заклікам да забастоўкі протэсту.

„Зачыніце вокны, інакш будзем страляць“

БЭРЛІН, 31. Учарашня падзея ў Гамбурзе напаміналі ў меншым маштабе майскія падзеі ў Бэрліне.

Паліцыя лютавала ў Гамбурзе таксама, як і ў маі ў Бэрліне. Квартал, дзе адбываліся баі, фактычна знаходзіцца на асадычным становішчы і абіружан паліцыяй. Увесь час па вуліцах ходзяць браневікі і сваімі прожэктарамі асьвятляюць дамы. Бесперастанку раздаюцца выкрыкі—„зачыніце вокны, інакш будзем страляць“. Ня гледзячы на ўсе гэтыя паліцэйскія мерапрыемствы, дэманстранты ўвесь час зьбіраюцца, але іх паліцыя разганяла, пускаячы ў ход гумовыя дубінкі і агнястрэльную зброю. На Вахштрасэ была пабудавана барыкада, якую паліцыя ўзяла прыступам.

Забастовачны рух у Польшчы

Пэпэзаўскі „Роботнік“ заклікае ўрад да ўступак, бо рух можа прыняць пагражаючы характар

ВАРШАВА, 31. Услед за лодзьскімі фабрыкантамі прамыслоўцы Бельскага тэкстыльнага раёну абвясцілі аб мярзевым зьніжэньні зарплаты на 25 проц. З тае прычыны, што профсаюзныя арганізацыі, захопленыя пэпэзаўцамі не акававаюць супраціўленьне прадырэмцам, сярод бэльскіх тэкстыльшчыкаў выбухла стыійная забастоўка. Ужо бастуе 7 фабрык. Чакаецца, што ў блэйшыя дні забастуюць астатнія фабрыкі. Пэпэзаўскі „Роботнік“ заклікае ўрад да ўступак, бо «рух можа прыняць пагражаючы характар».

Наглая правакацыя французскіх цьвёрдалобых

Ганебныя выпадкі супроць тав. Даўгалеўскага

ПАРЫЖ, 31. У французскім буржуазным друку, а таксама ў белгавардзейскім працягваецца шуміха вакол зьніжэньня Куцэлава. Газэты паведамляюць самыя фантастычныя асноцы ў сьлоў быцад-бы відочнікаў аб тым, „як зьніў Куцэлаў“, прычым, па звычайнаюць нікак бальшавіцкіх агентаў. Усе гэтыя ніці перш за ўсё вынарытоўваюцца рэакцыйнымі газэтамі для хуліганскай кампаніі і ганебнейшых у падаў супроць савецкага прадстаўніцтва і персаналяна супроць прадстаўніца СССР тав. Даўгалеўскага.

Пошукі амэрыканскіх лётнікаў

Вестні аб гібе і Айельсона і Борлэнда

НЬЮ-ЁРК, 1. Пошукі амэрыканскіх лётнікаў Борлэнда працягваюцца. Па паведамленьнях, якія атрыманы ад шквалы „Нанук“, два савецкіх самалёты сыстэмы „Юнкерс“ прыбылі з бухты „Провіденсе“. Адзі з іх утарыў асьледаваньне раёну катастрофы. Пры пошуках у 6 мілях ад месца катастрофы знайджана будыніна рускага палётніка, па думцы аюга, Айельсон і Борлэнд загінулі.

Бурныя забастоўкі ў Бельфоры

ПАРЫЖ, 31. Забастовачны рух у Бельфоры пацягвае працягвацца. Да 13000 рабочых металістскіх і тэкстыльшчынаў ішчэ далучыліся рабочыя трох тэкстыльных фабрык прыгараду Бельфоры. Буржуазны друк уоіх адценнаў, падірэспліваючы палітычны характар гэтага руху патрабуе падаўленьня яго. Агульны сход бастуючых рабочых Бельфоры вынео рэзолюцыю протэсту супроць рэформіцкіх манэўраў. Рэзолюцыя заяўляе аб поўным давер'і бастуючых рэволюцыянаму кіраўніцтву ўнітарнай канфэдарацыі працы.

Ад ударных брыгад--да ударных прадпрыемстваў і комун

Лепшыя рабочыя ідуць у партыю. Шэраг прадпрыемстваў абвясцілі сябе ударнымі. Арганізоўца комун

Лепшыя 120 у партыю

Мітынг рабочых Гомельскага чыгуначнага заводу імя Леніна адбыўся ў сувязі з ленынскім забарам па ударных брыгадах, лініі рад данаваў найбольш гатуунасьць рабочых чыгуначнікаў дапамагаць партыі ў вырашэньні стаячых перад ёю задач па сцыялістычнаму будаўніцтву і хутчэйшаму выкананьню пяцігодовага пляну. Шэраг выступаўшых таварышоў вельмі яскрава падкрэсьлівалі неапагоднасьць поўнага пераходу ударных брыгады. Тры брыгады ўдзельнічаюць у будаванні станцыі заводу абвясцілі сябе ударнымі, вяртаючы адрозьненне вагоннага коху таксама абвясцілі сябе ударнай камунай.

Усяго на заводзе арганізавана больш 100 комун і ударных брыгад. У звязку з масавым уступленьнем ударніцтва, у партыю ўліліся больш 120 старых кваліфікаваных рабочых ударнікаў з вытворчым стажам 10—37 год.

З боку партыйных, комсамольскіх і профсаюзных арганізацый нельга лічыць працу здавальняючай у кіраўніцтве ударных брыгад, нават не заўсёды падохпліваюць ініцыятыву саміх рабочых. Не праводзяць належнай растлумачальнай работы, аб чым сьведчыць тое, што да гэтага часу ня ўсе рабочыя ведаюць аб наборы па ударных брыгадах.

Жонкі рабочых не адстаюць

27-га студзеня ўвечары ў доме грузчыкаў ст. Менск-таварнага МББ чыгуначні, адбыўся мітынг рабочых і служачых саюзу мясцовага транспарту. На мітынг, які быў прысьвечаны 6-ці годзьзю са дня пахаваньня Леніна, грузчыкі-ударнікі ўрачыста абвясцілі скочу ад сваіх лясчэньняў х часу існаваньня ударных брыгад.

Рабочыя ўзрэлі напрыносілі мэталёвыя рэлігійныя падсьвечнікі, якія адалі ў карысьць індустрыялізацыі краіны. Жонкі рабочых ахвиравалі ў карысьць індустрыялізацыі прэсьціжкі, заўшніцы і некаторыя жанчыны давалі грошы. Грузчыкі здадалі срэбныя пазалочаныя партсыгары.

Сідарук.

Прысутнічаючы.

(ПРАВДА*).

Трывожныя сыгналы з фронту політвучобы

Кастрычніаўскі райком комсамолу політвучобу праваліў—з трох тысяч комсамольцаў наведваюць школу толькі восем чалавек

З боку Менскага і Мазырскага АК ЛКСМБ няма належнага кіраўніцтва работаю політшкол. Політвучоба ідзе самацёкам. Наху энэргію і ініцыятыву аддамо на вывучэньне рэвалюцыйнай тэорыі, цесна зьвязваюшы яе з практычнай работаю па будаўніцтву соцьялізму

За перабудову політвучобы

На нарадзе аптогаў райкому комсамолу Менскага акругі адным з галоўных раглядалася пытаньне аб становішчы політ-адукацыі ў комсамольскіх ячэйках. Высветліўся шэраг недахопаў, якія сьцьмілі ў арганізацыі ў цэлым нясправажываць на прынцыповую політвучобу вышэйняе пытаньне тэарэтычнай вучобы.

З боку райкому комсамолу і комсамольскіх ячэек не ўдзялялася дастатковай увагі вучобе, і на ўсе комсамольцы ахоплены ёю. Напрыклад, па Пleshчаніцкім раёне налічваецца 354 комсамольцы, ахоплены ж політвучобаю толькі 100. Така ж маленька мы маем і на другіх раёнах.

Курсы ячэйковых прапаганда-адукацыйных праходзілі са спахвеннем, навудалымі часамі аказваюцца і якасны падбор на курсы, скончанышыя курсы былі слаба падрыхтаванымі для таго, каб вярнуцца адна адную работу (Пleshчаніцкі, Бягомльскі раёны).

Па пытаньню ўцягненьня ў політвучобу батрацка-бедняцкай моладзі справа па ўсіх раёнах Менскага акругі абстаіць дрэнна. Моладзь у гуртках мала ўцягнута, а калі і ўдзяляцца ўцягнуць яе, дык без належнай падрыхтоўкі, яна ня можа сапраўды раваць з усімі слухачамі і аддае ад заняткаў. Тут неабходна вынарашаць пытаньне тае, каб з аднаго часткай батрацка-бедняцкай моладзі вярнуцца на асабна падрыхтоўваю да заняткаў работу.

Усё яшчэ па-старыне

Метад соцьялістычнага сабораў і тэатраў ў політ-выхаваньні недастаткова скарыстаны для таго, каб даць штуршок да палепшаньня работы ў політ-школах і політ-гуртках. У ходзе самой політ-вучобы наглядзецца некаторыя безадказнасьць, абласыстасьць, няма жывых форм работы, якія б былі зьвязаны з

правядзеньнем важнейшых політвучобных кампаній, як абследаваньне колгасаў, удзел усію школай ці гуртком у арганізацыі новых колгасаў, насенных фондаў для вясновай службы; налёты на ўстановы і шмат інш.

Не прыводзіліся мэтадычныя нараты, масавыя канферэнцыі, самнарыі комсамольскіх політ-школ і гурткаў, якія б падагульвалі ўсю работу, і давалі далейшы напрамак у зьнешняе недахопаў.

Кіраўніцтва політ-адукацыяў з боку партыйных ячэек—недастаткова. Комсамольскія актыўныя паўнасьцю ахоплены партыйнай сеткай політвучобы і амаль зусім не займаецца тэорыяй.

На нарадзе аптогаў, прадстаўнікі з раёнаў завастралі увагу на тым, што спрад дзючэ амаль ніякай політ-выхаваўчай работы не вядзецца, і яны на ўцягнуць у політ-школы і політ-гурткі.

Былі выпадкі, калі сродкі, адпушчаныя на політ-работу, скарыстоўваліся на харчаваньне дэлегатаў канферэнцыі і на іншыя выдаткі.

Паложым канец безадказнасьці

Выпраўляючы ўсе памылкі ў рабоце політ-выхаванья, вынарашаючы закарэсцель, мяккацель і няўважлівыя адносіны, ахопіць політ-выхаваньнем усію комсамольскую масу і беспартыйную батрацка-бедняцка-серадняцкую моладзь.

Політ-адукацыя павінна вараць зьліцца адным з важнейшых сродкаў рэвалюцыйнага вясаванага вяхаванья, узброішы моладзь тэорыяй для барацьбы за генэральную лінію партыі супраць правага ўхілу, „левых“ загбаў, прымірэнцтвам і нацыянал-дэмакратызмам.

Я. К.

У паход за тэорыю

адае на гульню ў карты „у дурня“, а перад „пілпаўкай“ аднойчы зрабілі „складчыну“,—купілі віна, закусілі і наладзілі вечар... на которм, як казалі сяжане, „комсамольцы хадзілі на галовах“.

ЗНОЎ „ОБЪЕКТОУНЫЯ“ УМОВЫ

Мы редка некаторыя комсамольцы імкнуцца апраўдаць свае пасьўныя адносіны да політ-вучобы тым, што няма „объектоўных спрыяючых умоў“.

Для адказу на гэты „корань зла“ дамо слова юнкору Шабэка, які піша: „У адзінай комсамольскай політ-школе і Магілеве ўмовы для праходжанья заняткаў—спрыяючыя (добрае памяцканьне, ёсьць падручнікі і інш.). Але, ня глядзячы на наяўнасьць добрых умоў, значная частка комсамольцаў засталася толькі ў сьпісах і зусім не наведвала школу“.

„У вёскі Дукоры зрываецца політ-вучоба. Партыйцы і комсамольцы пасьўна адносіцца да заняткаў. Сам кіраўнік таксама адносіцца нядабрына“—сыгналізуе нам юнкор Ляціцкі.

АБ ПАХОДЗЕ ЗА ТЭО-РЫЮ... ЗАБЫЛІСЯ

Мы маем шэраг паведамленьняў нашых юнкураў з розных куткоў Беларусі, якія абураны недапушчальнай пасьўнасьцю да політ-вучобы, як з боку пасаабных комсамольцаў, так і цэлых ячэек.

„Вылучэньне 15 мацнейшых комсамольцаў Дукорскай комсамольскай ячэйкі ў адзіную партыйную школу пры ячэйцы КП(б)У неакуратна яе наведваюць“,—піша юнкор Комсамолец.

Юнкор Драгун піша: „Дудзіцка ячэйка ЛКСМБ яшчэ да гэтага часу не распачала політвучобы, паставілі... вачаць у самы блізкі тэрмін заняты і выклікаць на соцсаборніцтва Дзярыцкую ячэйку. Але гэта пастава на ўбачыла жыцьця“.

НЕДАПУШЧАЛЬНАЯ ІНЭРТНАСЬЦЬ

Юнкор з вёскі Гайна піша: „Комсамольцы пасьўны, сходаў не наведваюць. Калі з райкому ЛКСМБ прапанавалі вылучыць аднаго комсамольца з нашай ячэйкі ў м. Лагойска на тыднёвыя політвучобы—агітацыйныя курсы, дык бюро не паклапцілася свае часова паслаць ніхто з комсамольцаў на курсы ня быў“.

Пытаньне аб політ-вучобе, вывучэньне марксызму і ланінізму моцна стухаецца ў наш парадок д.о., з таму вучоба ніколі не павінна быць выключана з нашых працоўных плянаў. Трэба кожнай арганізацыі вызначыць пэўны дзень для політ-вучобы.

ПЛІТ-БОЙ—КАНТРОЛЬ ВЕДАЎ

Лепшай і новай формай правяркі ведаў зьяўляецца, бязумоўна, політ-бой, які шырока хваліць разгарнуўся па ўсіх арганізацыях, што займаюцца політвучобай.

Юнкор „Комсамolec“ з Лощыцкай ячэйкі адзначае вялікую ролю політ-бою ў сэрсе добрага актўна падрыхтоўкі да яго з боку „байцоў“, што і назіраецца на іх політ-бой. Але „нашліся і такія комсамольцы, якія аказаліся дзэртырамі“,—кажа юнкор Харытончык з менскага Беллэдтэхнікуму.

Трэба сказаць, што ў нас вельмі часта здараецца, а па іншых ячэйках увазіло і ў сыстэму, „бязумоўна дзэртырства“, ды гэта наглядзецца ня толькі з боку пасаабных комсамольцаў, але і з боку ячэек і нават райкому.

Юнкор Пласк з ячэйкі профтэхшколы будаўнічоў (Менск), піша: „Політбой быў адкладзены з тае прычыны, што комсамольцы ня былі падрыхтаваны. Склікалі ў другі раз, але „бой“ зноў не адбыўся. Хацелі арганізаваць гурток бігучай політкі і толькі... многа хацелі і нічога не зрабілі“.

Прылучка ячэйка катэгорычна адмовілася выступіць у політ-бой

Шырокі разгорнуты комсамольскі фронт тэорыі, політвучобы ў некаторых раёнах паслабляецца. Часта комсамольская і беспартыйная моладзь пакідае свае пазыцыі на гэтым фронце і таму здараецца, што зусім недастаткова ўладае такой штодзённа неабходнай зброяй, як тэорыя.

„Комсамольцы Дукорскай ячэйкі зусім не разьбіраюцца ў пытаньнях бігучай політкі і зусім політ-няпільнасьці. Сам сэкратар ячэйкі ня ведае, на што зьбіраецца „інтэрнацыянальны грывейк“,—піша юнкор Ведаючы.



„Політбой“

Політ-прапаганда, набыцьцё тэарэтычных марксысцкіх ведаў недапушчальна адстае па некаторых комсамольскіх ячэйках ад тых буйных тэмпаў рэканструкцыйнага пэрыоду, які мы перажываем зараз. Некаторыя комсамольскія ячэйкі, а здараецца часта і райкомы комсамолу, застаюцца туга-рухомымі малазацікаўленымі. Яны часта ня хочут зразумець поўнасьцю, а іны раз не даваць значэньня тае, што каб быць сапраўднымі памочнікамі партыі ў будаўніцтве соцьялізму, трэба тэарэтычна падкавацца.

ЗАМЕСТ ВУЧОБЫ—ГУЛЯЮЦЬ У „ДУРНЯ“

Некаторыя комсамольцы адходзяць ад вывучэньня тэорыі толькі таму, што „няк нельга вылучыць столькі часу, колькі яго патрабуецца на вывучэньне“,—а калі прыглядзецца да гэтых комсамольцаў, —піша юнкор Запаснік, Расьнянская ячэйка ЛКСМБ, ці прасачыць як яны скарыстоўваюць свой вольны час, дык дзіву даецца. Частка комсамольцаў свой вольны час

Кастрычніаўскі РК КСМБ праваліў політвучобу

Правараючы працу політшколы Кастрычніаўскага (Менск) райкому комсамолу, знойдзена шэраг недахопаў.

У пачатку году было запісана ў школу 183 чалавек, а наведвае яе толькі 8, налічваецца-ж у арганізацыі больш трох тысяч чалавек комсамольцаў.

Беспартыйная моладзь у політшколу зусім ня ўцягнута.

На запытаньне ў загадчыка школы—„Чаму вы ня ставілі на бюро райкому пытаньне аб становішчы школы?“,—загадчык адказаў: „Пісалі дырактывы, але нічога не памагае“.

З боку загадчыка зусім дрэнныя адносіны да сваіх абавязкаў.

Райком комсамолу таксама не вынарашае належнай увагі і павя

апорт і сэкратар райкому ніводнага разу не наведвалі школы.

Соцсаборніцтва ў школе няма, заняткі праходзяць без практычнага ўдзелу ў правадзімых партыйных мерапрыемствах па колэктывацый і іны.

У правядзеньні трохмесячніку беларускай і нацменаўскай пролетарскай культуры нічога ня зроблена.

Пануе поўная безадказнасьць і адсутнасьць усильяк дысцыпліны.

Правал політвучобы ў Кастрычніаўскім р-не павінен служыць сыгналам для другіх арганізацый з тым, каб на другую палову навуачна-чалазнага году нагнаць прапушчанае і каб політбой не захаліў арганізацыю зьяняцкаку.

Штайбар.

Зрываюць політвучобу

„Лёгкая кавалерыя“ Мазырскага Беллэдтэхнікуму зрабіла налёт на вичэрную партшколу і комсамольскія вичэрнія політшколы. Пры налёце знойзца:

Загадчык школы і настаўнікі прыходзяць на заняткі са спахвеннем, а некаторыя настаўнікі нават ня ведаюць на які дзень вызначаны іх лекцыі.

З 190 слухачоў зьявілася на заняткі ўдзель „налёту“ толькі 102, з якіх 25 чалавек—свае часова, а апошнія спахвенліся. Спахвенныя набылі ўжо хранічны характар і паўтараюцца штодзённа. Напрыклад, слухач Асьвяціцкі ў той вечар, калі рабіўся налёт, спахвеніўся на 3 гадзіны 15 хвілін.

У школе ня вывешваюцца расклад заняткаў і вучні ня ведаюць, які лекцыі адбудуцца і да іх ня рыхтуюцца.

Ніякага вучоту наведваньня не вядзецца.

Адсутнічае дысцыпліна. За ўвесь час навучанья ня было ніводнага сходу слухачоў.

Патрабен рашучы пералом ва ўсёй сыстэме работы школы. А таксама трэба ударыць па тых, хто зрывае вучобу.

Гіаунтэрман.

Рэдакцыя газеты „Чырвоная зьмена“ сумесна з Кастрычніаўскім РК КСМБ 4-га лютага 1930 году, улашчанымі на імя Нарла Марко, склаюць шырокую нараду комсамольскага актыву, членаў вытворчых камісій, арганізатараў груп друку, юнкураў, ударнікаў і беспартыйнага вытворчага актыву.

Запрашаюцца газпадарнікі, прафэсійналісты, старшыні вытворчых камісій. На лавецкі дзень даклад сэкрятара РК КП(б)У тав. Дзюкоўскага: „Задачы партыі ў сучасны перыяд і ўдзел комсамольцаў у іх выданьні“. Пачатак а 6 з палов. гадзіны ўвочары.

Просьба не пазьніцца.
РЭДАКЦЫЯ „ЧЫРВОНАЙ ЗЬМЕНЫ“
КАСТРЫЧНІАЎСКІ РК ЛКСМБ

